

# 4 красавіка 2014 года — 200 гадоў з дня нараджэння І. А. Гашкевіча, дыпламата, мовазнаўца, даследчыка Японіі і Кітая

**У** гісторыі ўсходазнаўства вядома шмат выдатных вучоных, якія пакінулі яркія глыбокі след у айчыннай і сусветнай культуры. Вялікі ўклад у вывучэнне Далёкага Усходу зрабіў ураджэнец Беларусі Іосіф Антонавіч Гашкевіч (1814, ці 1815—1872, ці 1875) — першы расійскі консул у Японіі, вучоны-натуралист, арыенталіст.

Нарадзіўся І. А. Гашкевіч у сям'і небагатага сельскага святара. Дзяцінства правёў у Якімавай Слабадзе Рэчыцкага павета Мінскай губерні (цяпер Гомельская вобласць). Пасля заканчэння царкоўнапрыходской школы адукацыю працягваў у Мінскай духоўнай семінарыі. У ліку двух лепшых выпускнікоў быў накіраваны на вучобу ў Пецярбургскую духоўную акадэмію, якую скончыў у 1839 г., атрымаў званне магістра багаслоўя, але святарскага сану не прыняў і ў якасці перакладчыка быў залічаны ў склад Рускай духоўнай місіі ў Пекіне.

У Кітаі І. А. Гашкевіч правёў дзесяць гадоў. Ён даследаваў культуру гэтай краіны, вывучаў карэйскую, японскую, маньчжурсскую і кітайскую мовы. З'яўляючыся апантаным аматарам прыроды і калекцыянерам, сабраў багаты энтомалагічны матэрыял. Яго ўнікальная калекцыя насякомых захоўваецца ў Заалагічным музеі Заалагічнага інстытута Расійскай акадэміі навук. Вялікую каштоўнасць прадстаўлялі астронамічныя і метэаралагічныя справа-здачи, якія вучоны адпраўляў у Галоўную астронамічную (Пулкаўскую) абсерваторию. Сабраныя ў Кітаі матэрыялы паслужылі падставай для серыі публікаций у пецярбургскіх навуковых зборніках, сярод іх — артыкулы «О шелководстве», «Императорское, или благовонное, пшено (скороспелое) юй-дао-ми, сень-дао-ми», «Хонкон (Гонконг), из записок русского путешественника» і інш. Асобны артыкул даследчык прысвяціў гісторыі і тэхналогіі вырабу тушы, румян і бяліл. Навуковы свет высока ацаніў працы І. А. Гашкевіча.

Пасля вяртання з Кітая вучоны некалькі гадоў працаваў у Міністэрстве замеж-

ных спраў Расійскай імперыі. У 1852 г. у Пецярбургу фарміравалася дыпламатычная місія ў Японію пад кіраўніцтвам адмірала Я. В. Пуцяціна. Са згоды імператара Мікалая I у яе склад быў уключаны І. А. Гашкевіч (бадай, адзіны на той час знаток японскай мовы). Дыпламатам неабходна было вырашыць шэраг складаных задач: адкрыць японскія парты, заключыць дагавор аб сяброўстве і гандлі, узгадніць пытанне аб мяжы паміж краінамі. Дзесяць месяцаў спатрэбілася экспедыцыі, каб дасягнуць берагоў Японіі. Фрэгат «Палада», на якім здзяйснялася падарожжа, пабываў у партах Еўропы, Азіі, Афрыкі. Гэта плаванне бліскучая апісаная ў літаратурных нарысах «Фрэгат “Паллада”», аўтарам якіх з'яўляецца ўдзельнік падарожжа І. А. Ганчароў — вядомы рускі пісьменнік.

Японцы ўспрынялі візіт рускіх дыпламатаў насцярожана, і перагаворы зацягнуліся. Толькі ў 1855 г. быў заключаны першы руска-японскі дагавор, які стаў пачаткам афіцыйных міждзяржаўных адносін. У яго падпісанні прыняў актыўны ўдзел І. А. Гашкевіч. За гады, праведзеныя ў экспедыцыі Я. В. Пуцяціна, наш зямляк выканаў вялікі аўём навукова-даследчых работ: назіраў за раслінамі і жывёламі, займаўся геалогіяй, склаў карту бухт, заліваў і астравоў усходняга берага Карэі і інш. У час знаходжання ў Японіі асабліва блізкія адносіны склаліся ў І. А. Гашкевіча з будыйскім бонзам Тацібана но Каасай, які дапамог вучонаму здзейсніць даўнюю мару — скласці «Японско-руsskij словарь», што быў выдадзены ў Пецярбургу ў 1857 г. (адзначаны прэстыжнай Дзярмідаўскай прэміяй і Залатым медалём Пецярбургскай акадэміі навук).

У 1858 г. І. А. Гашкевіч быў прызначаны першым расійскім консулам у Японію. Консульства размясцілася на поўначы краіны ў г. Хакадатэ (востраў Хакайда). Навукова-асветніцкая і дыпламатычная дзейнасць Іосіфа Антонавіча была скіравана на тое, каб далучыць японцаў да еўрапейскай культуры. Чалавек усебакова адукаваны, ён з'яўляўся сапраўдным правадніком славянства ў гэтай краіне. Пад кіраўніцтвам І. А. Гашкевіча служачыя пасольства навучылі японцаў шыць еўрапейскае адзенне, фатаграфаваць, выпякаць хлеб, гатаваць малочныя прадукты і саленні; пазнаёмілі з асновамі мараплавання, суднабудавання, фартыфікацыі і артылерыі, медыцыны. Важнае значэнне надаваў ён распаўсюджванню ў Японіі рускай мовы. З гэтай мэтай у Хакадатэ была створана консульская школа, дзе навучаліся да дзесяці японскіх хлопчыкаў. Руская школа існавала таксама ў г. Нагасакі. Каб палепшыць авалоданне мовай, І. В. Махаў (дыякан консульства) склаў руска-японскую азбуку.

Першы расійскі консул у Японіі вярнуўся ў Пецярбург у 1865 г.: з 50 гадоў жыцця 24 былі праведзены ў чужых краінах. Спачатку ён служыў у Міністэрстве замежных спраў Расійскай імперыі, потым па стане здароўя выйшаў у адстаўку.

Набыў невялікі маёнтак Малі ў Віленскай губерні (цяпер Астравецкі раён Гродзенскай вобласці), дзе працягваў займацца ўсходнім філалогіям: напісаў фундаментальную працу «О корнях японскага языка», якая была выдадзена пасмяротна ў Вільні ў 1899 г. Вучоны пакінуў пасля сябе багатую навуковую спадчыну: работы па японазнаўстве, калекцыі і гербарыі, унікальную бібліятэку, што ўключае больш за 1340 кслагравюр і старадрукаў, 47 лістоў геаграфічных карт (захоўваецца ў фондах Інстытута ўсходзнаўства Расійскай акадэміі навук).

Уклад І. А. Гашкевіча ў справу збліжэння Расіі і Японіі цяжка пераацаніць. У Японіі і сёння ўшаноўваецца памяць пра першага рускага консула: у Хакадатэ ёсць помнік, працуе музей вучонага. Імя І. А. Гашкевіча ўвекавечана на геаграфічнай карце свету: у гонар дыпломата названы заліў у Паўночнай Карэі. Не забыты даследчык і ў Беларусі. Існуе таварыства «Памяць пра І. А. Гашкевіча», створаны японска-беларуска-рускі фонд. У в. Малі ўстаноўлены памятны знак, адна з вуліц Мінска названа ў гонар славутага сына Беларусі, а ў г. Астраўцы ў 1994 г. узведзены помнік. Імя І. А. Гашкевіча ўключана ў Спіс памятных дат ЮНЕСКА на 2014—2015 гг.

К. Д. Варанько,  
вядучы бібліёграф Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі